

8
2017

РОДНАЯ ПРИРОДА

Родная природа
Грамадска-палітычны,
навукова-папулярны
экалагічны часопіс
№8, жнівень, 2017

Выдаецца са студзеня 1972 года
На беларускай і рускай мовах

Заснавальнік

Міністэрства прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь

Галоўны рэдактар

Вольга Уладзіміраўна Пралюк

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны і паштовы адрас:
220013, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а
e-mail: info@vziazda.by

Тэлефоны:

прыёмная — (017) 287-19-19
галоўны рэдактар — (017) 263-84-61
аддзел рэкламы — (017) 287-17-79
аддзел падпіскі — (017) 337-44-04
Для пісем: pryroda@vziazda.by

Падпісныя індэксy:

74926 — індывідуальны
749262 — ведамасны

Пасведчанне аб дзяржаўнай
рэгістрацыі сродку масавай
інфармацыі № 572
ад 29.01.2014,
выдадзенае Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Выдавец

Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
“Выдавецкі дом “Звязда”

Дырэктар — галоўны рэдактар
Павел Якаўлевіч Сухарукаў

Тэхнічны рэдактар,
камп’ютарная вёрстка:

А.В. Папоў, А.К. Асіпенка

Стыль-рэдактар:
І.Б. Хвалей

Падпісана да друку
17.08.2017

Фармат 60x84 1/8

Папера мелававая

Друк афсетны. Ум. друк. арк. 7,44

Улік.-выд. арк. 11,20

Тыраж 1554 экз.

Заказ

Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства “БудМедыяПраект”.
ЛП 02330/71 ад 23.01.2014,
вул. В. Харужай, 13/61,
220123, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Пры выкарыстанні матэрыялаў
спасылка на часопіс


“Родная прырода” абавязковая.
Рукапісы не рэцензуюцца
і не вяртаюцца. Рэдакцыя па сваім
меркаванні адбірае і публікуе
адрасаваныя ёй пісьмы.
Адказнасць за змест рэкламных
публікацый і модуляў нясуць
рэкламадаўцы.

© Міністэрства прыродных
рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь, 2017

6+



Фото Юрия ГОРИДА



- 2 балючая тэма
Куды прывядзе шлях Е-40?
- 6 виват, победители!
- 6 Лучшие в защите природы
экотехнологии
- 9 Сам себе агроном
- 12 общественная инициатива
“В мою кружку, пожалуйста!”
- 16 метеоклуб
- 16 Когда земля просит пить
сезонные хлопоты
- 18 Дачный сад на научной основе
экология быта
- 20 Краска: не гонитесь за блеском
удивительное — рядом
- 22 Вкус детства с привкусом малины
живая символика
- 42 О братьях наших меньших...
самых маленьких
и храм, и мастерская
- 44 Птица счастья, выбери меня!
- 46 родники родного края
На свидание... к источнику
фоторепортаж
- 48 Птицы на Цнянке
- 50 аквариумистика для начинающих
Знакомьтесь: барбусы
- 54 кот и пес
- 54 Доберман: отважный охранник
всегда начеку
- 59 рыбак — рыбаку
- 59 Под созвездием карпа
наедине с природой
- 62 Вереск — подарок уходящего лета